

АЛЕГ АЛЯХНОВІЧ, ІЛЬЯ СУЧКОЎ

# ЗАСВАЕННЕ ТРАДЫЦІЙ

## Праблемы ўласаблення фальклорнай спадчыны ў сучасных умовах

Практыка сведчыць: народная песня, мяццовы танец траціць нешта надзвычай важнае, калі іх выконваюць не ў натурадльных умовах, а на сцене. Як, між іншым, і фальклорна-тэатральнае відношніца не ўспрымаецца без песені, музыкі, танца.

Фальклорнае мастацтва паходзіць з глыбокай старажытнасці. Першыяты чалавек не выдзяляў сябе з прыроды, не расчляняў сваё жыццё на матэрыйальнае і духоўнае. У той вельмі далёкі ад нас час не існавала асобных відаў і форм мастацкай творчасці. Для выяўлення сябе чалавек, не задумваючыся, карыстаўся слоўнымі, харэаграфічнымі, музычнымі і драматычнымі сродкамі. Мастацкая і не мастацкая сферы дзеянасці зліваліся разам<sup>1</sup>. Творчасць была сінкрэтычнай.

З узіненнем класавага грамадства пачынаецца наступовы распад першайнага сінкрэтызму. Фальклор вылучаецца як самастойная форма творчасці. Але пры гэтым ён па-ранейшаму захоўвае свае сувязі з практычным жыццём, з матэрыйальнай вытворчасцю. Устойлівасць такіх прыкмет аўтэнтычнага мастацтва, як вуснасць, калектыўнасць, варъятуючасць, забіспечвалася тым, што яно выконвае практычную утылітарную функцыю. Многія вучоныя лічаны, што толькі ў матэрыйальнай вытворчасці людзей, у іх працоўнай і святочнай жыццядзейнасці і магчымы ўзнаўлечение такіх галоўных рысаў фальклорнага мастацтва, як вусная яго перадача і калектыўная творчасць.

Сёння фальклорна-этнаграфічныя калектывы ёсць у кожным раёне рэспублікі. Двум з іх прысвоены ганаровыя званія народных фальклорных тэатраў. Аднак не ўсе калектывы імкнущы ўласабіць традыцыйнае арганічнае і натурадльнае.

Мастацтва, якое дайшло да нас з бедзіні стагоддзяў, з'яўляецца, па сутнасці, сінкрэтычным мастацкім дзеяствам, «разлічаным на непасрэднае слыхавасце ўспрыманніе, што ўспрымаецца са зрокавым у момант выкананія»<sup>2</sup>. Нам, вядома, цяжка знайсці сучасную аналогію гэтаму старажытнаму «сінкрэтычнаму мастацтву дзеяству». У нейкай ступені яго можа нагадаць оперы, музычна-драматычны тэатр. Але ў дадзеным выпадку гаворка ідзе пра тэатр як мастацтва «іярвічна-га сінтэзу» ўсіх сродкаў творчасці на аснове практычнай, утылітарнай функцыі. Ені можа выступаць у якасці сіноніма сінкрэтычнасці фальклорнага мастацтва.

Гэтыя думкі і прымусілі нас у рабоце з фальклорным тэатрам вёскі Мікалаеўчына Стадубцоўскага раёна звярнуцца да традыцыйнага, шырокага распаўсюджанага ў Беларусі сюжэта пад пазнай «Гусарыкі». Праўда, ён больш вядомы як народны танец. Але ўведзены ў яго канфлікт адзінага ў кампаниі кавалера



Вясенныя карагоды на Віцебшчыне.

з дзяўчатамі, што сабраліся на гулінне, даваў магчымасць набудаваць спектакль як народнае музычна-ігравое відоўніча, у якім арганічна спалучаліся б музыка, спевы, танец, драматычныя прыёмы і сродкі. Усе ўзделійкі паказу не толькі на кашэрт, але і на рэпетыцыі прыходзілі з рукадзеллем: хто звязаніем, хто з іражай, хто з вышываннем. І за такой работай мікволі згадваліся і мяццовы анекдот, калісці запісаны Якубам Коласам, і яго вершы ў новай, арыгінальнай інтерпрэтацыі, і гульня, і «свяя» песня, і танец.

Такім жа шляхам ідуць і некаторыя іншыя фальклорна-этнаграфічныя калектывы. Чаецей за ўсё сюжэтам для аб'яднання фальклорных песен і танцаў робіцца традыцыйныя вячоркі. Людзі ўспамінаюць забытыя звычай, вучанці маладых песням і танцам, рамантуюць калаўроты, плятуць лапці, аднаўляюць, а то і робяць дэталі мяцовых народных стroyў.

Часам на такіх вячорках ёсць галоўная дзейная асаба — герой беларускага фальклору. Так, у цэнтры «Прускіх вячорак» на Старадарожчыне веснялун і гаварун Несцерка.

Нягледзячы на некаторыя недахоны, праграммы фальклорна-этнаграфічных калектываў у форме вячорак выклікаюць цікавасць. Практычна мы бачым своеасаблівы спектакль этнаграфічнага тэатра. Сюжэт у ім варыятыўны. Дзейных асоб некалькі: Паўлінка, Дачка, Сват, Гаснадар, Гаснадыня. Гэтыя ролі выма-

гаюць ад выкананіцца дасканалага вадоўдания словам, пластыкай, мімікай, здольнасці да пераўласаблення. Іншы раз паказы ўключаюць чытанне народных вершаў, уснаміны (былічкі) пра перажытак, Несумненна, «вячоркі» збядняюцца тым, што ў іх рэдка ўключаюць казкі, вусныя апавяданні мяцовых майстроў вострага слова. Рэдка гэтыя праграммы «прывізываюцца» да народнага календара. А гэта давала б магчымасць уключаць у іх прыход на «вячоркі» калядоўчыкаў, валачобінкаў і г. д.

Блізкая да «вячорак» атмасфера пачуе і на паказах фальклорна-этнаграфічных замалёвак на розныя тэмы: «побыт і сям'я», «работа і песня», «населя працоўнага дня», «на Кунаце», «даждынкі».

Этнаграфічна дакладней «замалёвкі з мінулага» паказваюць жыхары вёскі Пелічына Камянецкага раёна. Песні «У садочку на дубочку», «Пад гарою — авес» чаргуюцца з цікава зрэштаванай «бяседай», жартамі, танцамі, прыпѣкамі.

У сцэнарый «замалёвак з мінулага» хору вёскі Новы Свержань Стадубцоўскага раёна ёсць не толькі старадаўнія песні, але і рэчытатывы, загадкі, прымаўкі, прыказкі, исцаердны аўтэнтычны матэрыял. Кіраўнік гэтага калектыву, удзельнікі хору збіралі і запісвалі мяццовы фальклор, вывучаючы наўковая публікацыя. Цікава, што тут імкнущы не толькі да таго, каб дасканала выкананы песню, але і да таго, каб «сыграць» яе, тэатралізаваць. Сцэначнае дзеяние данаўнічыца музыкай, этнаграфічна дакладны-

мі касцюмамі, атрыбутамі старадаўняга побыту і працы. Усё гэта стварае яркас, каларытнас відовішча.

Большасць фальклорна-этнографічных калектываў рэспублікі мае ў сваім рэпертуары «вясельную» праграму. Яна дае вялікія сюжэтныя магчымасці для паказу са сцэны вясельных песен, абразавых дзеяствій, традыцыйных гульняў і танцаў. Удзельнікі падобных паказаў павінны добра пераўсабляцца, дасканала валодаць голасам, мець багатую фантазію. Асабліва гэта тычицца выкананія галоўных ролей: Свата, Маці, Бацькі, Нявесты, Жаніх.

Сцэна ў гэтых «весельных» спектаклях уяўляе, як правіла, святочна прыбраную беларускую хату. Госці, Бацька, Маці апрануты ў традыцыйную строй. Часцей за ўсё разыгрываеца эпізод вяселля з падстаўнымі маладымі. Не меншых акцёрскіх здольнасцей, кемлівасці, добра геданія народных весельных прымавак і прыказак вымагаюць караўянныя дыялогі, якімі часта заканчваюцца «весельные» праграмы.

Кіраўнік і ўдзельнікі калектыву павінны памятаць, што ў побыце людзі співаюць або танцуюць для саміх сябе і атрымліваюць пры гэтым асалоду ад самога выканання. Спевы ў рэальнім жыцці нікім і нічым не рэгламентаваны, яны натуральныя і імправізатычныя. Людзі, якія співаюць або танцуюць, добра ведаюць адзін аднаго, іх аб'ядноўваюць агульныя ўмовы побыту, агульны настрой. Яны выконваюць песню або танец у сувязі з якой-небудзь адной нагодай. Тут ніяма падзелу на выкананія і слухачоў.

У спектаклі фальклорна-этнографічнага ансамбля з вёскі Чаромушки Палацкага раёна дэсняне разгортваецца на бэрэзе ракі, каля вогнішча. Але рака тут — наамялявана на падлатне, вогнішча — бутафорскае, а вянкі сплесцены з папяровых кветак. Калектыв выступае на высокіх падмостках. Гледачы і выкананіцы поўнасцю раздзелены. Дасянгніць іх адзінства ў такім выпадку вельмі цяжка. Самі ўдзельнікі фальклорнага калектыву прызываюцца да той формы зносін імажік акцёрамі і публікай, якая пануе ў тэатры, кіно, у тэлевізійных перадачах.

Каб ёсці мяжу паміж выкананіямі і гледачамі, рэпетыцыі можна праводзіць на адкрытай плошчы, дазваляць прысутнічаша на іх усім жадаючым. Удзельнікі паказу могуць сысці са сцэны. Няхай да дзеяства падключаеца публіка.

Пазнанне фальклорнага мастацтва — справа надзвычай складаная. А некаторыя кіраўнікі, клубныя работнікі бачаць сваю задачу толькі ў тым, каб праслуходзіць, запісаць, расшыфраваць і выучыць партыі. І пры гэтым забываюцца, што гэтыя від мастацтва нельга заўсіць, калі кіравацца нейкай адной формай вобразнага мысленія (напрыклад, толькі музычна-вобразнай). Гэту думку выказаў даследчык фальклору В. Гусеў яшчэ дваццаць гадоў назад. Большасць практикаў, якія працуяць з фальклорным мастацтвам, здольныя кваліфікавана перанесці на сцэну або толькі танец, або толькі песню. Нам бачыцца, што сапраўдныя цікавыя паказ аўтэнтычнага матэрыялу можа арганізацца толькі калектыву аднадумцаў на чале з чалавекам, які мае талент рэжысёра,

хочь кіруху валодае нейкім народным музычным інструментам, умее іграць мясцовыя песні і танцаваць тутэйшыя танцы. Кіраўнікі фальклорных калектываў павінны быць у нейкай меры і этнографамі, і фалькларыстамі, і гісторыкамі, бо мастацтва не церпіц невуцтва<sup>3</sup>. Ад прыроды талент дасца не кожнаму. Думаець, што Мінскаму інстытуту культуры час пачаць падрыхтоўку такіх спецыялістаў.

Фальклорны тэатр з вёскі Мікалаеўшчыны можна лічыць традыцыйным. З даўніх часоў гэтыя краі славіцца майстрамі пераапраніцца, «дзівачыцца», спевакамі і танцорамі. Яркае сведчанне тому мы знаходзім у творах Якуба Коласа.

Яничэ пры буржуазнай Польшчы, у 1938 годзе, мікалаеўцы паставілі «Паўлінку» Янкі Купала. Цікава, што ролю пана Быкоўскага ў tym далёкім спектаклі выконваў родны брат Якуба Коласа І. Міцкевіч.

У пасляваенныя гады мікалаеўцы не раз ставілі «паўнаметражныя» спектаклі па п'есах Каруся Каганца, Леапольда Родзевіча, Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча, Андрэя Макаёнка. У ліку ўдзельнікаў гэтага калектыву тыя, хто выконваў ролі ў «Модным шляхцюку», «Збянітэжаным Саўку», «Пінскай шляхце», «Ляўонісе на арбіце». І сёня многія цікавыя начынанні зыходзяць ад настаяўніка М. Скорабагатага — таленавітага артыста і сапраўднага народнага рэжысёра ўсіх вышэйназванных спектакляў.

Творчую манеру фальклорнага тэатра з в. Мікалаеўшчыны вызначае мясцовая стылістыка. Музычная фактура тутэйшых песен — з двухголосием, традыцыйнай манерай туказдабывання (гук адкрыты, блізкі да гутарковай мовы). Такім чынам ствараюцца натуральныя тэмбрывы ў гучанні. Спевакі співаюць у грудным рэгістры, вельмі гучна і магчыніча (дыяпазон у межах актавы). У калектыве ёсць адна сиявачка, якая выконвае ў некаторых песнях падгалосак у галаўным рэгістры (не вышэй ДО другой актавы).

Калектыв складаецца з 15—20 чалавек, усе яны жывуць у адной вёсцы Мікалаеўшчыне. Узрост ўдзельнікаў 55—75 гадоў. У калектыве ёсць сямейныя пары, шматлікія сваякі, суседзі. Усе добра ведаюць адзін аднаго<sup>4</sup>.

Пры фарміраванні рэпертуару калектыву належыць зыходзіць з таго, што народная песня заўсёды канкрэтная, адлюстроўвае гістарычныя і сацыяльныя ўмовы, у якіх нарадзілася. Таму вельмі важна, каб кіраўнік звярталіся да мясцовых песен і танцаў. Іначай усе фальклорныя калектывы будуть падобныя адзін да аднаго<sup>5</sup>.

Рэпертуар фальклорнага калектыву фарміруєцца ў ходзе рэпетыцыі. Гэтым ён адрозніваецца ад рэпертуару народнага хору, які загадзя падбірае кіраўнік.

Калі сюжэт нейкай песні развіваеца занадта павольна і з цяжкасцю ўспрымаецца сучасным гледачом, тэкст можна скараціць. У мясцовым (в. Мікалаеўшчыны) варыянце вядомай песні «Грачанікі» няма ярка выражанага сюжэта. Яна па харкатару гумарыстычныя. І скарачэнне ніколі не сапсавала, як нам здаецца, яе агульнага харкатару і пастрою. У працэсе асвяення песні най-

больш здольным удзельнікам было працавана пашукаць магчымыя падгалоскі. Некаторыя спевакі самастойна выкарысталі наспяваныя новыя інтанансіі абароты. Такі метад работы развівае творчую ініцыятыву выкананіца, садзейнічае імправізацыі, якая выяўляеца то ў змяненні мелодыі, то ў манеры падачы слова і гуку, то ў інтанансіі выразнасці, то ў паводзінах і жэстах, то ў ігры голасу. Народны спявак — гэта жывы чалавек, усё, што ён робіць, праўдзівае і натуральна абвомоўлена ўнутранай неабходнасцю. Цікава, што ўвядзенне падгалоска адрадзіла манеру выканання, якая калісьці існавала, — спевы з падгалоскам. Праўда, паводле сведчання ўдзельнікаў, падгалосак выкарыстоўваўся ў побыце толькі эпізадычна. На рэпетыцыях было заўважана, што ён пашырае выкананчыя магчымасці, надае новую тэмбравую афарбоўку гуку.

Змест і характар песні вызначаюць метады яе ўвасаблення. Песні спройаваныя, працяглыя, лірычныя або гераічныя не патрабуюць пры выкананні нейкай вонкавай тэатралізацыі. Лірычную песню, у якой расказваеца пра любоў да роднага краю, да прыроды, не будзе выконваць з абыякавым тварам, седзячы ў разнавеленай позе. Шмат давялося папрацаўваць над песней на вешчу Якуба Коласа «Ой, Нёман», якую в. Мікалаеўшчыне співаюць на свой арыгінальны маты<sup>6</sup>. Трэба было, каб чинтвяная сабранасць, падцягніцца вікінаніцаў садзейнічалі раскрыцію ідэйнага зместу песні. Здымаліся і надуманыя позы, жэсты, рухі. Галоўнае — ператварэнне сэнс, характар твора, а не «прайграваньне» тэатральнымі сродкамі яго змест.

Сёня, на жаль, некаторыя фальклорныя калектывы захапляюцца відовішчнасцю, трактуюць народную песню ў баўляльным плане. Адна справа, каті гэта карагодная, танцавальнае песня з элементамі тульні, танца А. што калі лірычныя, працяглыя? Народная песня і сёня павінна заставацца сапраўдны народнай, нацыянальнай не толькі па форме, але і па раскрыцію заладзенага ў ёй першапачатковага мастацкага вобраза.

Пры выкананні карагодных, гульнявых і танцавальных песен можна шырока выкарыстоўваць элементы сцэнічнага, тэатральнага дзеяства, жэсты рухі, прытанцоўванне, павароты галавы і г. д. Але кожны такі элемент павінен быць лагічна аргументаваны, вынікаць са зместу песні.

Усе сродкі — песня, танец, сцэнічнае дзеяство, рухі, мізансцэны павінны быць добра супадпрадакаваны паміж сабою. Не трэба захапляцца празмерным выкарыстаннем якога-небудзь аднаго сродку. Іншы раз дастаткова лёгкага пахіствання галавой, корпусам, каб выказаць рytмічны, эмаліянальны настрой песні, танца. Вельмі важна знайсці такія формы сцэнічнага, тэатральнага дзеяства, якія адпавядзяюць вобразнаму ладу ўсяго фальклорнага твора. Напрыклад, у фальклорным калектыве в. Мікалаеўшчыны пры выкананні песні «Ой, у полі каліна» ёсць жанчыны падыходзяць невялікімі групамі да запівалы — «першага хлопца на вёсцы». Яны падыходзяць і пачынаюць яму падпівацца — быццам просьціца пра-

Абрад «куста» ў Паазер'і.



бачэнія за сваю чарговую каверзу. Сам рух і размяшчэнне спевакоў на ігравой пляцоўцы арганічна спалучающа з маршападобным, валявым харектарам песьі. Змена мізансцэны дазваляе пазбягаць статычнасці і аднастайнасці.

Важнуюю ролю ў фольклорным паказе адыгрывае танцевальная група. Часам яна ілюструе змест песьі. Неабавязкова даслоўна. Іншым разам дастаткова тоўкага намёку на тулю ішшу надзею. Выканануць ў час разыгрывання спін павінны знаходзіцца ў актыўным руху, не толькі назіраць за дзеяннем, але і натуральна рэагаваць на яго.

Патрабуе пільней увагі і музычнае аздабленне ўдовічча. Добра, калі гучыць не толькі баян, але і гармонікі, дудкі, цымбалы, бубны, скрыпкі. Вельмі напуллярная ў Беларусі скрыпка дапамагае землякам аўтара «Сымона-музыкі» выпрацаўваць чысціню гукавой інтанацыі, дынамічную гнуткасць, напеўнасць. Аднак інструментальнім суправаджэннем не варта захапляцца празмерна. Найлепш народная песьня гучыць без акампанемента. І тут выявляюцца сапраўдныя таленты. Так, выкананне працяжных песьен вымагае напеўнасці гуку, рытмічнага і дынамічнага ансамбля — сапраўднага майстэрства, асабліва калі песьні співаюцца без музычнага суправаджэння.

Многія гульнявія, жартоўныя песьні, як і танцы, у фольклорных коллективаах з в. Мікалаеўшчына суправаджаюцца інструментальнай групай (гармонік, скрыпка, бубен). Акрамямент тут паднарадкованы агульной кампазіцыі. Асоб-

ныя ж творы, па харектару працяжныя, выконваюцца без музыкі.

«Парадоке, але... — піша мастацтвазнаўца Э. Забаўскіх, — народ трэба надрыхтаваць да ўспрымання народнай творчасці». Іншы раз здараеши, што выступленні фольклорных коллективаў праходзяць нецікава. Пры гэтым удзельнікі адчуваюць сябе скаванымі, страчваюць натуральную прывабнасць. На сцэне не ўзоры жыццёвых абставін, у якіх існавала песьня або танец.

І тут выкажам некалькі асабістых назіранияў. Перш за ўсё непажадана, каб фольклорныя коллектыўы выступаюць у «зборнай праграме» з сучасных твораў. Часам аўдыторию трэба надрыхтаваць да ўспрымання фольклору, у панярэдній гутары даць хонць мінімум ведаў пра народнае мастацтва, некаторыя звесткі пра ўдзельніків коллективу, адметыасці канцэртнай праграмы. Як паказвае практика, такія гутаркі «настройваюць» гледачоў, спрыяльшчаюць адбіваюцца на сцэнічным самадучуванні ўдзельнікаў коллективу.

Сёння роля побытовых спевакоў інават на вёсцы не змянішаецца. Але ў той жа Мікалаеўшчыне далёка не ўсе людзі інават старэйшага пакаленія памятаюць традыцыйныя песьні, амаль не іграюць на музычных інструментах. У вёсцы, якая налічвае каля 400 хат, не знойдзены добрага скрыпача, гарманіста, дудара! Традыцыйны фольклор зікае з натуральнага бытавання: забываюцца старадаўнія песьні, разбуряеща мясоўы песьністыль, страчваюцца своеасаблівыя харектары гуку, нарушаецца музычнай факту-

ра. Але мы здолыны зберагчы і развіць мясоўыя песьніны традыцыі.

Значніне фольклорных коллективаў не толькі ў тым, што на сцэне ўзнаўляюцца аўтэнтычныя ўзоры. Галоўнае, перадаўваючы тыповое наслідзе зберажэнне песьні і танцаў у памяці людзей старэйшага пакаленія, што ў канчатковым выніку прыводзіць да страты народных традыцыяў. Мы назіралі, як жыхары вёскі Мікалаеўшчыны вярталіся з рэпетыцыяў (летам іны адбываюцца на вуліцы, калі дома адной з удзельнікі коллективу) і напівалі вывучаныя песьні і мелодыі. Некаторыя з тых, хто назіраў за рэпетыцыяй з боку, выказаў жаданне займацца ў колективе. Асабліва прыемна, што рэпетыцыі, а таксама выступлениі паведаюць дзеці (унукі ўдзельнікаў, вучні мясоўай школы). Многія з іх вывучылі практична ўсё рэпертуар.

Такім чынам, сценічнае ўвасабленне фольклору, перш за ўсё яго непасрэднымі посьбітамі, пленіна адбіваецца на развіцці традыцыі. У мастацкай самадзейнасці Беларусі набирае сілу тэандэція зберажэння фольклору як цэласнай мастацкай сістэмы.

Хочацца яшчэ раз падкрэсліць, што галоўную задачу ў работе з фольклорнымі творамі мы бачым у тым, каб захаваць (некалькі гэта магчыма і адпавядае сучаснай эстэтыцы) у недатыкальнасці самабытны мясоўы выкананічны стыль. Менавіта так можна найбольш поўна ўвасобіць фольклорны ўзор.

Анэйваць жа сучасныя фольклорна-этилаграфічныя коллектыўы толькі як музычныя — гэта значыць і далей працаўваць з імі без уліку галоўнай прыроднай якасці гэтага віду народнага мастацтва — сінкрэтызму.

<sup>1</sup> Веселовский А. Н. Синкретизм древнейшей поэзии и начала дифференциации поэтических родов // Собр. соч. А. Н. Веселовского. СПб., 1913. Т. 7. С. 227—392.

<sup>2</sup> Гусев В. Е. Эстетика фольклора. Л., 1967. С. 93.

<sup>3</sup> Ефремов И. Тройка без бубенцов // Культурно-просветительная работа. 1975. № 3. С. 42.

<sup>4</sup> Усе гэтыя рэсы як аснову традыційнага коллективу называе Я. С. Кабанаў у работе «К проблеме сохранения песьненной фольклорной традиции в современных условиях» // Художественная самодеятельность. Вопросы развития и руководства. М., 1980. С. 87—88.

<sup>5</sup> Кондратова С. Художественная самодеятельность и фольклор (К проблеме народного хора) // Народное творчество. Вып. 1. Вопросы музыкальной самодеятельности. М., 1974. С. 24.

<sup>6</sup> Забавскіх Э. Вернуць народу // Советская музыка. 1974. № 10. С. 62—65.